

АБ ЛЮДЗЯХ ХАРОШЫХ

Больш 10 гадоў свайго жыцця прысвяціў справе аховы здароўя людзей Глеб Сцяпанавіч Раманчук — фельчар Крывіцкай сельскай бальніцы. Адразу пасля заканчэння вучобы яго накіравалі працаўцаў на Старобіншчыну. З душой узяўся за любімую справу малады фельчар. Хутка заваяваў аўтарытэт сярод вясковых людзей. А добрая слава даўёка чуваць. Неўзабаве пра Глеба Сцяпанавіча, як кваліфіканага, чулага і ўважлівага фельчара, пачалі гаварыць не толькі ў Чапляях і Чырванадворцах (вёсках, дзе ён працаў), але нават і ў раённым аддзеле аховы здароўя. А яшчэ праз некаторы час яго выклікалі ў раён і сказали:

— Медык вы, Глеб Сцяпанавіч, ужо сталы, вонкыты. Ды і энергія ёсьць. Едзьце ў Крывічы. Узначальвайце там ФАП.

З того часу ўжо мінула больш сямі гадоў. Гэта нямнога, на пальцах пералічыш. Аднак колькі ўжо вылечана фельчарам людзей, колькі зроблена ім добрых спраў. І мясцовыя камуністы прынялі Глеба Сцяпанавіча ў сваю сям'ю.

...Глеб Сцяпанавіч сціпла рассказвае аб сабе. Ён стараецца больш гаварыць аб выдатным, зладжаным калектыве сельскай бальніцы, аб маладых дзяўчатах, якія толькі нядаўна адзелі белыя халаты і, як кажуць, не паспейшы налюбавацца імі, зачысаўшы рукавы, узяліся за справу. Так, многа цудоўных людзей у Крывіцкай бальніцы. Але ці раскажаш аб усіх у гэтых скупых радках. І я схіляў гутарку з Глебам

Сцяпанавічам на тое, каб ён успомніў хоць адзін эпізод з сваіх працоўных будняў...

Малады хлопец Іван Прыма позна вярнуўся дамоў. Ужо ўсе спалі. Не паспей

яго нібы гаварылі фельчару: «Уся надзея на вас. Дапамажыце».

Глеб Сцяпанавіч нахіліўся над хворым.

— Патрэбна неадкладна

імчалася ў Старобін.

Івана Прыму тут жа апераравалі. Пасля аперацыі хірург задаволена глянуў на Глеба Сцяпанавіча:

— Парадак! Будзе жыць. Яшчэ доўга будзе жыць!

І радасна было на сэрцах многіх. Радаваліся сэрцы іванавых бацькоў, весела было на душы і ў самога хворага. Ён хутка акрыяў пасля аперацыі і пайшоў на папраўку. А з усімі радаваўся і вясковы фельчар Глеб Сцяпанавіч Раманчук.

Выратоўваць людзям жыццё, стаяць на варце іх здароўя — які гэта гонар! Такая прафесія ў Глеба Сцяпанавіча. Цудоўная, высакародная і самая гуманная прафесія.

Р. КОТ.

В. Крывічы.

Чалавек у белым халаце

раздзецца, як схапіў жыцтво. Востры, рэжучы боль мучыў хлапчыну. Тэрмінова паклікалі Глеба Сцяпанавіча. Фельчар, не раздумваючы, узняўся з пасцелі і хутка быў ля хворага.

— На што скардзіцесь? — ласкава спытаў Глеб Сцяпанавіч.

— Моцны боль у жываце, доктар, — ледзь вымавіў хлопец. У позірку хворага былі страх і надзея. Вочы

аперыраваць. А гэта можна зрабіць толькі ў Старобіне. Неабходна аўтамашына.

«А дзе знайсці яе?» — замітусілася думка ў галаве фельчара. Успомніў. Надвячоркам ён бацьку: стаяла машына ля дома шафёра Пракопа Клішэвіча. Віхрам дамчаўся Глеб Сцяпанавіч да Пракопавага двара. Разбудзіў шафёра, і праз некалькі мінут машына з хворым у суправаджэнні фельчара